

аповесць пра таўляя

шустрая дзяўчына

Aд Беластока да Супраслі — рукою падаць. Тым больш на машине, ды па гладкай дарозе — дваццаць мінут язы. Вячэрнім рэйсам пасажыраў ездзіла заўсёды многа, а цяпер нашушкалася столькі, што фанерны кузаў ажно трашкаў. У тумульце шафёр і не дагледзеў, як адзін прысадзісты бялявы хлапец, насынуўшы на вочы кепку, узбраўся без білета. На прыпынку ў Супраслі безбілетнік, вінавата стрыгучы вачыма з-пад доўгага брыля-жолаба, першы праціснуўся да дзвярэй і яшчэ на хаду сігануў з машины. З выглядам чалавека, які прымчаўся па пільнай справе і якому ўсё роўна, што падумаюць розныя там развязкі, у якіх часу хоць адбаўляй, падарожны дзелавіта, амаль подбегам пашпарыў цераз плошчу, час ад часу памацваючы левай рукой пакуначак, які ўсё выязджаў з-пад пахі. Толькі пачуўшы вуркатанне матора пасажыра, не збаўляючы хады, азірнуўся, з палёгкай уздыхнуў, сцепануўся, нібы абтрос клопат, і пераможна ўсміхнуўся ўслед няхітрай машине, быццам яна жывая і можа яго разумець. Здалёк і сапраўды аўтобус нагадваў закажанелага вепручка простай пароды з доўгім лычам. Нават каціўся ён падкідаючы куртаты зад на выбоінах, хрыпла рохкаючы сігналам — рыхтык галодны падсвінак.

Адышоўшыся ад цэнтра гарадка, наш знаёмы збавіў ход. На твары ў яго з'явілася грэблівая гримаса: «Няўжо гэтыя вось смарчкі-супра-сянне маглі заварыць такое піва? Нашумелі на ўсю Еўропу. Але мяне гэта не цікавіць. Я еду сюды па кавалерскай справе. Паліцыі я не баюся».

На Касцельнай вуліцы ў Супраслі стаяў домік Пятра Будніка. Выглядаў ён як помесь гарадскога асабняка і вясковае хаты. Невялікі, але акуратны, драўляны, на бетонным падмурку, з прыбудаванью верандай і бялюткімі аканіцамі, домік трymаўся зухавата, па-гарадскому, толькі сціплыя памеры выдавалі яго сваяцтва з вясковымі хатамі. Дом, праўда, ніадкуль не перавозілі, толькі самі гаспадары прыехалі ў 20-я гады з-пад Бераставіцы і прывезлі сялянскія маштабы і густы. Зрэшты, гэта не надта кідалася ў вочы, бо ўся Касцельная вуліца заселена была прыезджы-

мі вяскоўцамі і больш была падобна на пасёлак, чым на прыгарад. Забудавалі яе толькі з аднаго боку выбоістай дарогі, на якой восеню каровы і авечкі размясілі непралазную калатушу, цяпер прысыпаную залаценькімі лістамі. Не памагала і гэта аздоба: вуліца выглядала шэрару, запусцелай і бязлюднай.

Ідучы паўз плот, падарожны перабіраў вачыма адрасныя дошчачкі, прыбітыя да вуглоў ля падстрэшкаў. Зірне на надпіс, пераступіць на пальчыках лужыну, спрытна хапаючыся за штыкеціны, ды ідзе далей. Прачытаўши «Буднік Пётр», ён прыпыніўся, разгледзеўся навокал і zwarнуў у брамку.

На падворку яго сустрэла пажылая жанчына з кошыкам свежай бульбы.

— Дзень добры, пані,— пакланіўся хлапец, здымая чубкі.— Ці магу я пагаварыць з панам Пятром? — спытаў ён па-польску.

— Мужа няма дома, у лесе забавіўся. Прыйдзіце хіба ў суботу,— адказала яна па-беларуску. Адказ не засмуціў госця. Упэўніўшыся, што перад ім гаспадыня, ён таксама перайшоў на беларускую мову і даверліва спытаў:

— А Лена, цётко, дома?

— Лена ў хаце.

Тым часам дзвёры адчыніліся, і з цёмнай прорвы сяней паказаўся гарэзны дзяячоў тварык. Здрыгваючыся ад золкага ветру, дзяўчына пачала перадражніваць:

— Дзень добры, пане Конюх, нех пан бэндзе ласкаў вstonпіць у наш гасцінны дом.

Калі той здымай плашч і галёшы, яна ўсё пакеплівала з яго далікатных зваротаў на «пане».

— Сябра Конюх добра ведае, што пан Пётр днёве і начуе ў лесе на карчаванні. Днём шуркі ставіць, а нанач у манастыр ідзе. Богу маліцца. З ягуменам айцом Нікіфарам набожным гавэнды вядуць. Ды ў кілішкі звоніць па-старыкоўску... Ты ж усё знаеш.

— Ды я так, на ўсякі выпадак, для канспірацыі,— апраўдваўся ён.— Маму тваю першы раз бачу. Думаў, можа гэта тая пападдзя ці па-поўна, пра якую ты расказвала, што ад вас не вылазіць, газеты прыносіць і маме тваёй пра палітыку чытае.

— Апраўдтайся! Паламацца на пансі лад гарадскія зухі любяць,— не пакідала паддражніваць дзяўчына.

Лена Буднік была дробненькае дзяўчыно, а голас мела нізкі і моцны. Такія галасы бываюць у настаўніц, якім штодня даводзіцца расказваць у класах. Рухі ў яе былі жывавыя, а гаварыла яна павольна, з прыціскам вымаўляючы кожнае слова.

Лена — дзяўчына ў гадах, хоць тонкая, мініяцюрная постаць падлетка моцна маладзіць яе. У Лены дробны твар, даўгаваты нос і маленькія вялікія вусны. Коратка падстрыжаныя прамыя валасы, па-хлапечы зачесаныя назад, адкрываючы прыгожы высокі лоб. З вачэй ажно струменіцца хітраватая цікаўнасць.

Крыху збянтэжаны насмешкамі Лены, Конюх таптаўся ля парога, аберуч тримаючы свой пакуначак.

— Што гэта ў цябе? — перарвала задуму гаманлівая дзяўчына.— Давай палажу. Ой-ёй-ёй! Які цяжар! Мусіць, бомба? Што будзем узрываць? Фабрыку Цытрана? Толькі баюся, што не прянясеш туды бомбы, пане Конюх. Нават выквінтныя манеры табе не памогуць. Шпіцляў столькі віжуе, што на аднаго рабочага мо па пяць выходзіць. А паліцы — табала. Аж з Варшавы — пешая і конная... Увесь забастовачны актыў арыштавалі. Стральцоў, што перайшлі на бок дэмантрантаў,

дапытаюць. А як забітых нашы хавалі, дык паліцэйскія шпалерамі аж да могільніку выстрайліся. Эскорт з кулямётамі ўслед за жалобнай працэсіяй ішоў... Такія справы, сябра Конюх,— горка ўсміхаючыся, паківала яна галавой.— Так што бомбачку сваю палажы сюды вось, на ўлончык. Хай яе...

— Дай ты рады, якая бомба,— не ў тон сур'ёзна і паныла загаварыў Конюх.— Ужо так падганялі, што грошай на білет не паспей дастаць. Захапіў вось муфтачку ад кардана, прызапашана была, думаў, дам шафёру, то правязе. Але прашмыгнуў і так, без білета. Хіба назад еду-чы прыдасца.

Ён рады быў разводзіць і даўжэй, абы мець перадышку ад насмешлі-
вай субяденіцы.

— А што здарылася? Пажар?— пайшла яна зноў у наступленне.

— Не ведаю,— паціснуў плячыма хлопец.— Сказаі перадаць, каб ты заўтра рана была ў Беластоку. Збрайся надоўга, мо на месяц, мо на год... Рэчы бяры з сабою. Прыходзіць у памяшканне Таварыства беларускай школы.

— А па якой справе? Нічога не казалі?

— Не, канспірацыя!..

— Ух, гэтая канспірацыя. Чым бы то фарслі некаторыя сябры, каб не гэта цаца канспірацыя. Так ужо насакрэціліса некаторыя, што ўлас-
нага імя не памятаюць...

Яна буркліва сыпала папрокі якомусьці непрыступнаму маўчуну, што ўвасабляў у яе паняццях звышканспірата. Сама ж думала-гадала: куды? Няўжо туды, у Саветы, на вучобу? Няўжо збудзеца яе мара? Ой, мусіць, не, бо пасылаюць туды тых, каму пагражжаюць тут арышт, суд і цяжкая кара. Яе ж выкарыстоўвалі ўвесь час на легальных даручэн-
нях. Камендант часта клікаў на пастарунак «для гавэнды», бывала, за-
піраў на пару дзён у арышце, а потым выпускаў, папярэдзіўши. Да суду
справа не даходзіла.

Лену Буднік лічылі здольным масавіком. Яна праводзіла ўсе выбар-
чыя кампаніі, была даверанай асобай, калі ў 1922 годзе выбіралі паслом
на Сакольскай акрузе Валошына, а пазней, у 1928 годзе,— Рыгора
Шырму ў Супраслі.

Праўда, Рыгора Раманавіча не ўдалося правесці — забалаціравала
рэакцыя. Лепш сказаць, замахлярыла. Кіраваў перадвыбарнай кампа-
ніяй у Супраслі ад імя левых сіл рабочы-шавец Баляслаў Садоўскі.
Родам ён быў з Ломжы, карэнны паляк, але дужа цікавіўся беларускімі
справамі, спачуваў вызваленчаму руху. Рыгора Шырму таксама выклі-
калі тады нібыта на сустрэчу з тэбэшоўцамі ў беластоцкі клуб ТБШ,
а на самай справе для перагавораў з Садоўскім і сакратаром Супрасль-
скай арганізацыі ППС-лявіцы. Чаго ж выклікаюць яе?

Покуль Лена моўчкі перабірала старыя ўспаміны, забыўшыся на
госця, Конюх, відаць, знецярплівіўся, загаварыў:

— Дык можа я пайду ўжо...

— Ну што ты, сябра Конюх, абразіўся? Даруй, я задумалася. Зараз
кавай пачастую. Не пасядзеўши вяртацца не раю: паліцыя зараз насця-
рожана як ніколі. Будзь ужо галантным кавалерам, пасядзі, пафліртуй
з паненкай...

За кавай госць памякчэў і сказаў Лене, што чуў краем вуха, нібыта
маюць паслаць яе ў Вільню ў рэдакцыю якойсьці газеты.

Гэта звестка расчараўала Лену. Лепей бы не казаў. Але ноччу, ле-
жачы ў ложку, яна ўжо бачыла сябе ў старажытнай шумлівай Вільні,
знаёмілася з новымі людзьмі, бегала ў друкарню, цэнзуру, на пошту,
прабівала ход сваёй газеце... Тры гады таму яна ўжо была ў Вільні

рэдактарам «Нашай газеты», якую выдаваў Пасольскі клуб «Змаганне». Выйшаў, праўда, толькі адзін нумар — закрылі ўлады. Тры гады... А помніўся яшчэ востры пах друкарскай фарбы і радаснае ўзрушэнне, калі выйшаў той першы нумар. Помнілася і другое... Грубая заліцанка аднаго пасла. І той сумны выезд з Вільні, як закрылі газету. Але хіба ўсё благое мае паўтарыцца?..

А потым вярнуліся ўспаміны з выбараў. Успаміны, якія абарваў Конююх сваім: «А можа я пайду ўжо». Кожная партыя рыхтавала тады свае бюлетэні з пэўным нумарам. Агітатары раздавалі іх выбаршчыкам загадзя. Можна было назіраць хоць пачак. А ў дзень выбараў чалавек ішоў на выбарчы ўчастак, браў канверт, заканвертоўваў аблюбаваны бюлетэнь і падаваў камісіі. Канверты не заклейваліся, гэта і давала волю махлярам. Старшыня выбарчай камісіі настаўнік Пшытула закрываў вочы на тое, як шулеры з выбарчай камісіі падмяняюць бюлетэні з нумарам 48 пілсудчыцкаю адзінкай. Вось тады Лена не стрывала, прыпільнявала аднаго «патрыёта» і скапіла за руку пад столом. Канфуз! Але пан Пшытула напусціўся не на махляра, а на яе: «Скандалізуце! Зараз усунемы такого мэнжа зауфана!»¹ Праўда, давераную асобу выгнаць не пасмелі, але Рыгор Шырма ў сейм не прайшоў.

А па прафесіі Лена Буднік была «беларуская вучыцелька» без пасады. Папрацаваць у школе давялося адзін толькі гадок, ды і то не цэлы. Было гэта неяк скора пасля вяртання з бежанства. Жыла іх сям'я тады яшчэ ля Бераставіцы. У адной вёсцы не хапала настаўніка, дык бацькоўскі камітэт запрасіў яе. Школьны інспектар даў вусны дазвол і яна працавала ўсю зіму, а потым у апошній чвэрці прыехала настаўніца-палячка з афіцыйным накіраваннем. Прыйшлося аслабаніць месца.

Працы па спецыяльнасці так і не атрымала больш. Стала сезонніцай. Капала зямлю на чыгуны, саджала лес, збірала смолку...

А Вільню яна ведала добра. У разгар грамадаўскага руху даводзілася часта бываць там. Апошні раз ездзіла туды дэлегатам на з'езд ТБШ у мінулым годзе.

«Што ж, паедзем да новай прыгоды...» — з гэтай думкай яна засынала. Але спаць не магла. Сніліся страшныя сцэны допытаў, пра якія чула ад сяброў-падпольшчыкаў, і Лена прачыналася. Так і перабыла перамучыла ноч.

ЖМЕНЯ ФАКТАЎ

За тых пару гадоў, што Валянцін Таўлай пражыў у Мінску як палітэмігрант, шмат розных змен адбылося ў Заходній Беларусі. Услед за Грамадой было разгромлена «Змаганне», дашчэнту знішчана прагрэсійная прэса. Чытаючы архіўныя дакументы пачатку 30-х гадоў, заўважаеш, як знішчаўся беларускі радыкальны друк. Не толькі паліцыя, праектурата, павятовыя старасты ці ваяводы — паштовыя чыноўнікі зацята ганяліся за газетамі-аднаднёўкамі, за брашурамі, нават за часопісамі, адбітымі на шапірографе,— вылоўлівалі, знішчалі, не дапускалі да адрасатаў.

Пастаўскі камендант паліцыі ў цыркуляры ад 17 сакавіка 1933 года паведамляе, што... «на тэрыторыі Вілейшчыны выяўлены «Беларускае жыццё» і «Жыццё» — аднаднёўкі, друкаваныя ў Львове, «Шлях» —

¹ Паднімаецца скандал! Зараз выдалім такую давераную асобу!

газета, друкаваная ў Вільні, «Барацьба» — газета, друкаваная ў Берліне; «Пralom», «Студэнцкі кліч» — выданні, адбітыя на шапіографе ў Вільні, а таксама некалькі адозваў...

На пералічаныя вышэй часопісы аб'яўлен арышт, ад часопіса «Барацьба» адабраны паштовы дэбіт».¹

КПЗБ рабіла адчайныя спробы ўзнавіць легальную прэсу ў Вільні і Беластоку, але перашкаджалі — з аднаго боку, новыя, больш суроўыя законы аб друку, паліцэйскі разгул, а з другога — сектантскія настроі ў самім кіраўніцтве кампартыі, якое не ўмела знайсці агульную мову з дэмакратычнымі групамі інтэлігенцыі і не адважвалася даверыць ім гэту справу.

І хоць у партыйных дакументах была абвешчана правільная ўстановка: «Ні сектантства, ні капітулянцтва ў тактыцы адзінства фронту» — але гэта лінія не заўсёды вытрымлівалася. У «Бюлетэні» ЦК КПЗБ, выдадзеным 1 снежня 1932 года, паставлены заклік, яўна лявацкі па духу: «Трэба разгарнуць барацьбу супроты фашызациі ТБШ». ² На справе гэта азначала пайсці на канфлікт з адзінаю масавай дэмакратычнай арганізацыяй, якая нейкім цудам уцалела ад разгрому і пры ўмелым падыходзе магла быць важным рычагом выхавання народных мас.

Паколькі стварэнне легальнай камуністычнай прэсы сустракала забароны і рэпрэсіі, КПЗБ як магла старалася развіваць цэнтральны і перыферыйны падпольны друк. Ва ўсе нізвыя партыйныя арганізацыі была разаслана спецыяльная інструкцыя ЦК КПЗБ аб утварэнні своеасаблівой службы інфармацыі (у кожнай партячэйцы выбіраўся чалавек, адказны за збор матэрыялу для партыйнай прэсы). 23 студзеня 1933 года ЦК КПЗБ распаўсюдзіў анкету, у якой ставілася сярод іншых наступныя пытанні: «Ці атрымліваце вы літаратуру на той мове, якая вам патрэбна? Ці пішацца яна дастаткова папулярна? Якія выданні вас найбольш цікавяць? Ці чытаюць нашу літаратуру члены партыі і што пра яе выказваюць?»³ Камуністы Пружаншчыны ў тым жа годзе абвясцілі кампанію па збору грошай у «Баявы фонд кампартыі». З гэтага фонду мелі карыстацца органы партыйнага друку. ЦК КПЗБ у пісьме да Пружанскага РК горача вітаў яго ініцыятыву: «Масы патрабуюць нашага друкаванага слова. Вы самі неаднаразова патрабавалі выдаваць «Бюлете́нь» не толькі па-польску, але і па-беларуску і па-ўкраінску. Але партыя не мае грошай друкаваць патрэбную колькасць газет і лістовак для мас... З гэтых клопатаў партыю можа вывесці толькі калектывнае намаганне ўсіх членаў...»⁴

Справы на ніве партыйнай прарапанды ў Заходній Беларусі пайшли на паляпшэнне ўлетку 1933 года. З 8 чэрвеня ў Вільні пачала выходзіць «Беларуская газета», паўлегальны орган кампартыі. Ранній восенню ў рэдакцыю «Беларускай газеты» прыйшоў Валянцін Таўлай. Па даручэнню ЦК КПЗБ ён павінен быў ажывіць сувязь падполля з беларускаю інтэлігенцыяй.

Урад буржуазнай Польшчы да пары да часу цярпеў камуністычную газету, паколькі быў устрывожаны прыходам да ўлады Гітлера і рабіў дыпламатычныя рэверсансы перад СССР. Газета паспяхова вяла барацьбу з ідэалогіяй фашызму, гуртавала сілы антыфашысцкага фронту і стала баявой трыванай працоўных вёскі і горада. Віленскі ваявода ў справаў землемераў аб палітычным становішчы, датаванай 7 лістапада 1933 года, пісаў на імя міністра ўнутраных спраў: «Беларуская газета»

¹ Дзяржархіў Мінскай вобл., філіял у Маладзечна, ф. 92-с, воп. 1, спр. 529, арк. 84.

² ЦДА Літоўскай ССР, ф. 31, воп. 230, спр. 378, арк. 412.

³ Дзяржархіў Гродзенскай вобл., ф. 200, воп. 2, спр. 12, арк. 136.

⁴ Дзяржархіў Гродзенскай вобл., ф. 200, воп. 2, спр. 12, арк. 137.

і яе рэдактар Карповіч Аляксандар падтрымліваюць контакт з падпольным РК Ласёука ў Вільні і прафсаюзам рабочых-будаўнікоў. Газета распаўсюджвалася сярод членаў гэтага прафсаюза».¹

Праўда, сектанцкія настроі ў кіраўніцтве КПЗБ адбіліся і на выступленнях газеты: у ёй з'явіліся беспадстайныя абвінавачванні прагрэсіўных дзеячаў нацыянальна-вызваленчага руху ў зрадніцтве і іншых «грахах». На гэтых памылках жыравалі рэакцыя і дэфензіва.

«Значныя поспехі,— піша часопіс «Коммунист»,— дасягнутыя партыяй па развіцці нацыянальна-вызваленчага руху ў гады сусветнага эканамічнага крызісу, не маглі, аднак, засланіць таго факту, што ў дзейнасці кіруючага актыву КПЗБ пачалі праяўляцца сектанцкія погляды і метады работы, яны выцякалі з пашыранай тады ва ўсім камуністычным руху памылковай «тэорыі сацыял-фашизму», якая разглядала сацыял-дэмакратыю і сялянскія партыі як састаўную частку фашысцкага лагера».²

Але заслугай «Беларускай газеты» трэба лічыць акурат тое, што яна зрабіла пэўныя крокі ў пераадоленні дагматызму і сектанцтва, асабліва на ніве мастацкай літаратуры. «Беларускай газете» ўдалося ідэйна аб'яднаць і згуртаваць значны атрад мастакоў слова, камуністаў і беспартыйных, у радах Літаратурнага фронту сялянскіх і рабочых пісьменнікаў Заходній Беларусі. Ленінскі прынцып аб непрыгоднасці адміністравання ў кіраўніцтве літаратурнаю справай у асноўным вытрымліваўся газетай. І тут, як пабачыць чытач, немалая заслуга Валянціна Таўлай.

vasіль-vasілёк

У Вільню Лена Буднік ехала ў таварыстве пажылога мужчыны. Гэта быў добра знаёмы ёй папулярны на Беласточчыне дзеяч ТБШ, камуніст Ляшчынскі, якога выклікалі па партыйных справах. Спадарожнікі мала гаварылі, кожны думаў-гадаў пра сваё, і выглядала на тое, што сядзяць у вагоне першыя стрэчныя людзі.

З вакзала яны падаліся на Людвісарскую вуліцу і спыніліся перад цагляным асабняком. Ад вуліцы яго адгароджваў высокі глухі мур. Вароты былі не запёрты, Лена з Ляшчынскім свабодна прайшлі на падворак, разгледзеліся. На даме быў 8-мы нумар, а ў адным з двух пад'ездаў віднелася папяровая шыльдачка. Падышлі, прачыталі:

Рэдакцыя «Беларускай газеты»

Рэдактар-выдавец

інж. магістр Аляксандар Карповіч.

Прыём наведвальнікаў у сераду і пятніцу
ад 10 да 12 гадзін.

— Знайшлі,— вымавіла Лена, радая, што няблага ведае горад.

На іхні стук дзвёры адчыніў высокі прыстойны мужчына гадоў пад трыццаць. Пачуўшы прозвішча Буднік, ён называўся рэдактарам і ветліва запрасіў:

— Заходзьце, Алена Пятроўна, вельмі прыемна. Калі ласка, сябра Ляшчынскі. Заходзьце, даражэнкія, мы вас чакаем.

За гэтым «мы» была, акрамя яго, маладая, густоўна, па-гарадскому

¹ Дзяржархіў Брэсцкай вобл., ф. 28, с/р—1, вол. 9, спр. 2602, арк. 57.

² «За правильное освещение истории компартии Западной Белоруссии». «Коммунист» № 8 за 1964 г., стар. 76.

апранутая дзяўчына. Невысокага росту, жвавая, прыветная, усмешлівая, яна адразу спадабалася Лене. Вельмі міла было з яе боку не прыкмячаць, што Лена саромелася свайго не дужа презентабельнага паліто, перашытага з братавай паношанай «есёнкі». Да таго ж, бронзавы, колер гэтай адзежыны не пасаваў да сіняга берэта.

Пакой рэдакцыі — прадаўгаваты, але невялікі. Злева ад уваходу было шырокое акно, перад якім стаяў прости стол, завалены паперамі, а на падоўжнай сцяне насупроць стала вісела паліца-стэлаж, на якой таксама бязладна валяліся паперы, газеты, часопісы і кніжкі. Насупроць уваходу пры сцяне стаяў жалезны ложак, засланы шэраю коўдрай. Лена прыкметла, што на ложку не было аніводнай падушкі, ад чаго пакой выглядаў асабліва няўтульным і занядбаным.

Тут была і рэдакцыя і кватэра рэдактара-халасцяка. Гледзячы на яго модны накрухмалены каўнерык, на бялюткія абадкі манжэтаў, што ледз-ледзь праглядвалі з рукавоў добра пашытага гарнітура стальнога колеру з зеленаватым адлівам, на бездакорна завязаны гальштук,— ніхто б і не падумаў, што такая асоба жыве ва ўбостве і запусценні. Здавалася, што ён тут — выпадковы госьць, як і Лена, і яе новая знаёмая Люба, як Ляшчынскі.

Гаспадар ці ўжо так звыкся з контрастам паміж вонкай і абстаноўкай пакоя, ці не надаваў гэтаму значэння, у кожным разе ніякай зянтэжанаасці не праяўляў. Увогуле ён быў інтэлігентны чалавек з ураўнаважаным лагодным харектарам і добрымі манерамі. Ветліва выказаўшы належныя ў такіх выпадках знакі ўвагі да госці і госця, ён прысеў на скрыпуче гнутае крэсла і пачціва, гледзячы Лене ў очы, сказаў, што задаволены сваёй будчай супрацоўніцай. Лена пачула, што румяніца ад такога кампліменту, але хутка ўзяла сябе ў рукі і тады заўважыла, як лёгка і нечакана развіталася са сваім уяўленнем, што рэдактарам будзе яна. Карповіч, відаць, быў добра праінфармаваны пра дзелавыя якасці новага работніка. Ён гаварыў да яе як да вопытнай журналісткі, якая, маўляў, зубы з'ела на газетнай справе.

— Прыходзьце на працу, калі ласка, так прыблізна а дзесятай. Не лішне рана? Не? Вось і добра. Будзеце заносіць матэрыялы да Левіна, забіраць шпалты¹, вычытваць карэктuru, рассылаць тыраж (адрасы падпісчыкаў вам дадуць); ну, і вельмі мяне выручыце, калі захочаце весці розныя грошовыя разлікі. Вось, бадай, і ўсё.

Пачуўшы гэты пералік абавязкаў, карцела спытаць, а што будзе рабіць сам рэдактар, але ён гаварыў так ветліва, з нейкім мілым нядбальствам, нібыта ўжо наперад і апраўдваўся і прасіў прабачэння. Лена ўстрымалася ад рэплікі. Па тону відаць было, што рэдактарская прафесія яго не надта захапляе, ён не быў падобны да тых фанатыкаў друку, што гатовы аддаць уласную скру на пергамент для юбілейнага нумару свайго часопіса. А Лена любіла энтузіястаў, яны былі зразумелыя, з імі было лёгка. Адно толькі абязбройвала яе ў паводзінах Карповіча — апостальская бескарыслівасць. «Можа захочаце весці грошовыя разлікі» — паўтарыла яна ў думках яго прапанову і ўсміхнулася. А ён зразумеў, мабыць, гэту ўсмешку так, што яго новая супрацоўніца не зусім задаволена яго тлумачэннем. Рэдактар даверліва паглядзеў на яе сваімі вялікімі карымі вачымі, у якіх спачываў дзесьці затоены смутак, і праўдаўжаў:

— Не турбуйцеся, Лена Пятроўна, падрабязнасці вам скажуць. Вось Люба Андрэеўна вас завядзе, там супачняце, пераначуце. А потым і на кватэру ўладкую. Вы, сябра Ляшчынскі, таксама пойдзеце з імі. На жаль, даражэнкія, я не маю чым вас пачаставаць... — Ён авбёў вачымі пакой

¹ Гранкі.

і, здавалася, толькі зараз заўважыў беднасць свайго жылля, бо ўздыхнуў і бездапаможна развёў рукамі.

Развіталіся. Люба звычным жэстам гараджанкі запыніла раміznіка, усадзіла іх на задніе сядзенне — паехалі. Абагнушы будынак вакзала, накіраваліся ў неасветленыя вулічкі прыгараду, забудаваныя аднапавярховымі маленькімі домікамі.

— Гэта дзяльніца¹ называецца «Новы свет», — знаёміла Люба сваіх падапечных з горадам. — У прыстойнай публікі яна мае дрэнную славу разбойнага гнязда. Але гэта няпраўда. Жывуць тут пераважна рабочыя.

Упэўненасць, з якою трymалася і гаварыла Люба, перадалася Лене. На душы стала спакойна. Думалася: «Ты ў надзеіных сяброўскіх руках, усё пойдзе добра».

У нейкім завулку Люба разлічылася з раміznікам, а потым правяла прыезджых яшчэ пару кварталаў пехатою і завярнула ў падворак аднаго нічым не прыкметнага доміка. Яна ўзышла на ганак, адхіліла філёнку з левага боку дзвярэй, намацала засакрэчаную кнопкую званка (другая, «афіцыйная», кнопкa была прыматацавана да вушака справа) і тройчы пазваніла. Адчыніў пажылы мужчына, прапусціў у дом і запёр дзверы на зáсаўку.

Кватэра складалася з сяней, кухні і двух невялікіх пакояў. У бакоўцы, куды прывяла іх Люба, было двое мужчын: адзін, мажны лысаваты брунет з круглым румянім тварам і прыкметным жывоцікам, стаяў каціны акна. Лена заўважыла, што кручкі на аконнай раме былі адкінуты, а левая рука мужчыны ўпіралася ў раму. Ён быў напагатове. Другі, шчупленькі, у шэрым касцюмчыку, зусім яшчэ маладзён, сядзеў ля стала і курыў папяросу. Пазнаёміліся. Першы назваўся Юркам, другі Васілём. Гэты Юрка быў знаёмы Лене па Беластоку, толькі там ён меў клічку Пятрусь, помнілася ёй і яго сапраўднае, ці можа несапраўднае, прозвішча: Прэдка. Але тут ён не падаваў выгледу, што яны знаёмы, і гэта непрыемна ўразіла Лену.

Адкінуўшыся ўсім целам назад, ад чаго жывот яшчэ больш выдзяляўся, Юрка важна падаў Лене вялікую потную руку і, не выпускаючы Ленінай, прамовіў:

— Вам даручаюць, сяброўка Буднік, адказную справу. Газета ў нас партыйная, або, як нашы класавыя ворагі кажуць, пракамуністычная. Мы мусім дзейнічаць па-праполетарску рашуча і асцярожна (тут ён азірнуўся на акно). Віленская дэфа² напэўна пусціла ўжо на нас і шпіцляў і канфідэнтаў. Ваша справа адказная: будзеце сакратаркай, і карэктаршай, і бухгалтаршай, і кур'ерам — у вас усе даручэнні адказныя... На ўтрыманне мы вам дадзім не многа... Але ж і харчу вам трэ, як сініцы — канапель клюнула і ўсё, ха, ха, ха — не тое што мне пры маёй камплекцыі. Так што і новае паліто захацеўши справіце.

Лена вырвала руку і пакрыўджана сказала:

— Перастаньце, Пятрусь, што вы верзяце нямаведама што...

Субяседнік сумеўся, твар яго стаў набягаць крыўёю, бровы нахмурыліся. Шумна хапіўши паветра, ён пагрозліва вымавіў:

— Ніякага Петруся, грамадзянка Буднік, я не знаю і вам не раюзнаць!..

— Ну, а я ведала нейкага Петруся Прэдку, падобнага, сябра, на вас, — уваходзіла ў азарт Лена.

— Глядзіце, сяброўка Буднік! Партыя нас заклікае да пільнасці! канспірацыі, а вы... Гэта вам не тэбэшоўшчына! Тут перадавы фронт класавай барацьбы.

¹ Раён горада.

² Дэфензіва.

Ён сыпаў газетнымі выразамі і палітычнымі закліннямі, напускаючы на сябе важнасць, а Лена не слухала. Яна ўжо зразумела, што дакуль тут будзе працаваць, датуль будзе агрызацца з гэтым бесцырмонным, адурэлым на пункце пільнасці чалавекам. Лене прыпомнілася першая сустрэча з Юркам, тады Петрусём, у Беластоку, на кватэры ў нейкага беднага шаўца-яўрэя. Там ён ляжаў на ложку, накрыты бруднаю ватнаю коўдрай, чорныя валасы ўскалмаліся на падушцы, твар абрас штаціннем, правая шчака была перавязана нейкаю шматай — Юрка заканспіраваўся пад хворага. Так лежачы ён і даваў ёй, дэлегаты Акруговага з'езду ТБШ, указанні. Хоць Лена і разумела, што падпольшчыку даводзіцца выбіраць розныя спосабы маскіроўкі, але было неяк шкада яго, здаравяку-мужчыну, які прыкідваецца хворым. Яна любіла ў людзях прастату і тактоўнасць. На гэтыя якасці ў яе была асаблівая чуласць: Лена крыху пакутавала ад свайго маленъкага росту і падсвядома дзяліла людзей на тых, што прыкмячаюць, і на тых, што не звяртаюць увагі на гэты недахоп. Тыя, што не прыкмячалі, былі ў яе зачах інтэлігентныя, далікатныя людзі, а тыя, што давалі адчуць, — грубыя. Амаль што так яно і было сапраўды. Выключэнне маглі склаць хіба толькі кавалеры з добра га таварыства, у якіх натрэніраваная манера далікатна абыходзіцца з жанчынамі на людзях замяняла сапраўдную тонкасць души.

— Дык вы мяне слухаеце? — дайшоў да яе голас абраханага Юркі.

— Мне ўсё ясна, сябра Пятрусь, — нечакана для сябе падкалола яна, а потым паправілася, — сябра Юрка.

— Кінь ты, браце, давай адкладзём сур'ёзныя размовы на потым. Людзі стаміліся, трэба чаем хоць напаіць.

Гэта ўмяшаўся ў размову Васіль. Гаварыў ён ціхім, крыху сіплаватым голасам, але ў інтанациях была амаль дзіцячая чысціня. Вось і цяпер у яго словамах чулася сардэчная дабрата і ледзь улоўнае пачуццё перавагі над Юркам, якое ён умеў прыхаваць пад лагоднасцю інтанациі. Гэты хлапчук, што выбавіў усю кампанію з няёмкага становіща, пачаў цікавіць Лену. Яна з удзячнасцю глянула на яго: хвалістыя светлыя валасы, зачэсаныя набок, прадаўгаваты бледны твар, буйны нос і поўныя, па-дзіцячы ўсмешлівыя вусны — у яго было вельмі свойскае, але не банальнае аблічча. Юнак здаваўся простым, даступным і дабрашчым, але не наўўным. Звярнуўшыся да Любы, Васіль запрашаў:

— Ты, Любачка, таксама астанешся на чай? Дай памагу распрацоўца.

— Астануся, Васілёчак, калі ласка.

Лена прыкметіла, што гэтае «Васілёчак» Люба вымавіла тонам, з якім маткі звяртаюцца да дзетак або старэйшыя сёстры да малодшых брацікаў. «Сапраўды, — падумала Лена, — ён не Васіль, а Васілёчак», — і самой захацелася вымавіць гэтае пяшчотнае слова.

— Ну, ладна — вячэраць, дык вячэраць, — махнуў рукою, ніяк не бянтэжачыся, Юрка. — Васіль дасць вам, сяброўка Буднік, канкрэтнае заданне. Вы будзеце — паміж ім і рэдакцыяй... — вярнуўся-такі да свае тэм.

Але Васіль перапыніў яго:

— Дай ты агледзеца чалавеку. Пабудзе, асвойтаеца, сама таварыш Буднік усё зразумее, — ізноў у голасе пачулася лёгкая дабрадушная ўсмешка. — Заўтра мы нічога не робім, сходзіць у рэдакцыю, разбярэцца. Паслязаўтра, — ён павярнуўся да Лены, — калі ласка, зойдзіце да мяне з рэдакцыяй поштай. Вам Любаша пакажа, куды. Добра? — апошнія слова былі да Лены, у іх чулася такая сяброўская просьба, што здомовіца было б немажліва, а падпарафавацца — нават прыемна.

За чаэм гаварылі пра сёе-тое. Асабліва ўважліва слухаў Васіль расказ Ляшчынскага пра тэбэшоўскія справы і яе расказ пра падзеі ў Су-
праслі. Юрка ж астаўся-такі верны сабе: улучыў момант папярэдзіць
Лену, каб не ўздумала цікавіцца прозвішчам Васіля, бо гэта строга
забаронена.

Па вячэры Лену палажылі спаць, Юрка з Ляшчынскім і Любай пай-
шлі, а Васіль усеўся пры стале, дастаў паперы і, нахіліўшы абажур на-
лямпу, пачаў нешта пісаць маленькім алоўкам. Лене цікава было даве-
дацца, што гэтае хлапчанё піша. Яна бачыла, як твар яго рабіўся то
сур'ёзны, то задуменны. Не могучы здагадацца па твары, што той пісаў
яна рашыла прынамсі не спаць, пакуль ён не скончыць. Але стрэлкі
будзільніка на старой камодзе паказалі дванаццаць, а Васіль усё ду-
маў і пісаў, трymаючы ў зубах патухлую папяросу. Так і не дачакалася
Лена канца. Сон змарыў.

аматар петыту

Раніцай, калі Лена прачнулася, Васіля ўжо не было. Яна ўмылася,
пагутарыла з гаспадыняй дзеля бліжэйшага знаёмства. Гэта была бяз-
дзетная старая кабета, жонка рабочага-пенсіянера. Жылі яны бедна,
спачувалі камуністам і здавалі пакой для канспіратыўных сустрэч.
На сняданне старая дала Лене лустачку хлеба з павідлам і кубак
кавы.

Прышла Любай, «дзяяўчынчака-весялінчака», як яе ў думках пра-
звала Лена. Яна тут жа загадала Лене збірацца.

— Пойдзем, я, Леначка, знайшла вам сталую кватэру.

Кватэра была ў гэтым жа раёне, таксама ў маленькім доміку рабоча-
га-муляра. Муж і жонка яшчэ нядаўна пажаніліся, чакалі дзіцяці. Гас-
падара, уласна, Лена і не пабачыла, ён ужо даўно страйці працу і ван-
драваў па мястэчках, здабываючы на працы так выпадковымі заняткамі
печніка. Жонка сказала, што муж зараз недзе ажно ля Ваўкавыска
павінен вярнуцца, як паасяне,— зімою пячэй людзі не робяць.

У хаце была бяднота, але гаспадыня, дбайная, акуратная, спадаба-
лася Лене. Покуль яна разлажыла рэчы, крыху прыбралася сама, было
ўжо за дзевяць. Пара ў рэдакцыю, не хацелася з'яўляцца першы раз
са спазненнем. Праўда, рэдактар казаў прыходзіць дзе-небудзь а дзе-
сятай, але гэта магло быць сказана і дзеля ветлівасці.

Роўна а дзесятай яна пастукала ў дзвёры рэдакцыі. Ніхто не аба-
зваўся, хоць за дзвярыма чулася валтузня ды падазроны стук і грук.
Лена вагалася — ці не павярнуць, покуль не позна,— а потым рашыла
зірнуць праз дзірку ад ключа.

Глянула і прыліпла да філёнкі са здзіўленнем: пасярод пакоя стаяў
у адных трусах рэдактар. Шырока расставіўшы сухія жылістыя ногі, ён
аберуч то падымаў, то з грукатам апускаў на падлогу нейкі чорны, ма-
быць дужа цяжкі, шар, бо чутно было натужнае, перарывістое дыханне.
Кучаравая чупрына гойдалася ў такт рухаў, пасмы валасоў насоўваліся
на вочы, а ён усё вымахваў цяжарам, віхляўся, прысядаў, паднімаўся
і зноў прымаўся за чорны цяжар.

«Чаго ж ён так выжыльваецца?» — дзівілася Лена. Пастаяла, пача-
ла, а потым пастукала зноў. У пакой апошні раз грукнула і сціхла. Дзве-
ры прачыніліся, выглянуў рэдактар.

— А, гэта вы, Лена Пятроўна?... Выбачайце, калі ласка, я толькі
што ўстаў ды — за гімнастыку, я зараз... Адну хвілінчуку.

Праз пару хвілін ён выйшаў з ручніком, перакінутым цераз плячо, мыльніцай у адной, з парашком і зубною шчоткай у другой руцэ. Зноў папрасіў прабачэння, упусціў яе ў пакой, а сам падаўся недзе ўмывацца. Пры дзённым святле памяшканне выглядала яшчэ больш няўтульна, як надоечы. Непрыбраны ложак раскрываў усе свае дзвіацкія сакрэты: на металічных перакладзінах ляжалі шчыльна збітыя дошкі, паверх якіх паслана адна толькі прасціна. Сенніка не было і ў паміне. Заглянуўшы пад ложак, Лена ўбачыла вялізную, з добры саган, паржавелую гіру з вышмуляным да бляску вухам. Гэта і быў той прадмет, якім з натугай арудаваў рэдактар.

Карповіч вярнуўся пабрыты, у кашулі і пад гальштукам, пахнуў мылом і брыльянцінам. Апрануў пінжак і зноў ператварыўся ў элегантнага пана. Ён ветліва распытаў пра ўражанні, пацешыў — «Прывыкнене, Лена Пятроўна, зжывяцесь...», — сцісла растлумачыў, як разбіраць пошту, на якія пісьмы адказваць самой, а якія несці Васілю для выкарыстання ў газеце, і пайшоў сабе, накінуўшы плащ.

У рэдакцыю заглядалі незнаёмныя людзі. Даведаўшыся, што рэдактара няма, выходзілі. Гэта нервавала Лену, нібыта не рэдактар, а яна сама вінавата, што наведвальнікі адыходзілі, не справіўшы сваіх клопатаў.

Рабочы дзень скончыўся, а рэдактар не вярнуўся. Пачакаўшы з паўгадзіны, Лена замкнула пакой, палажыла ключ на ўмоўлене месца і пайшла дамоў з пачуццём нейкай трывожнай самоты і неспакою. Бестурботнасць рэдактара вымушала яе ўскладаць на сябе падвойную адказнасць. Але яна не ведала тутэйшых парадкаў, людзей і адносін, каб справіцца з гэтаю новай для яе ролі.

Прабіраючыся па вузенькіх, крутых завулках у танную становую, яна думала, чаму яно так бывае: калі ў чалавека золка на душы, дык абавязкова і пагода будзе паганая і людзей будзеш сустракаць паныхі. Ёй трапілася некалькі жабракоў, такіх маркотных, што жах было на іх пазіраць, а катрыншчык на Татарскай вуліцы круціў ручку свайго юхітрага інструмента так вяла, пазіраў у дол так нуркавата, што можна было падумаць, быццам яго прывялі сюды на вяроўцы. Толькі як з кухоннага акна на другім паверсе нехта выплюхнуў памыі проста ў рышток, запырскаўшы катрыншчыка, той вызверыўся дзікім фальцэтам. Катрыншчык быў даўгальгі, апрануты ў чорнае намоклае рызё, на галаве — чорны вялізны каплялюш. Лаючыся, ён не задзіраў галавы, а выцягваў доўгую, усю ў чорных гузырах шыю, нібы імкнуўся дапнуцца да того акна на другім паверсе і дзюбнунець свайго крыўдзіцеля. Убачыўшы Лену, ён змоўк, а потым паспрабаваў усміхнуцца і выдаўся ёй падобным на Карповіча. Падобны ён быў як падобна карыкатура на партрэт: такі самы сухашчавы, смуглавы, з шылаватым носам і моцна вытыркнутым кадыком. Лена аж сумелася. А катрыншчык хрыпей:

— Паненка паспрабуе шчасця? — і палез ужо за пазуху даставаць марскую свінку, якая цягнула «шчасце» са скрынкі.

— Я ведаю, што не маю шчасця, — адрэзала яна, пачуваючы сябе абражанай і прыбітай гэтым недарэчным падабенствам вулічнага валашугі на яе рэдактара, які быў ёй сімпатычны.

Стала нават страшнавата ісці адной у гэтым імглістым лабірынце звлістых, цесных і азяблых завулкаў. Здавалася, што тут можа здаравацца нямаведама што. Часам нават думалася, што прысніла нечаканы маркотны сон, а прабуджэнне не прыходзіла. «Як жа будзе з гэтай газетай? Рэдактар не дужа дбае, Юрка не вельмі ўмее, грамацей, відаць, невялікі, а хто ж рабіць газету будзе? Няўжо той падлетак Васіль-Васілечак? Ды хіба многа вырабіць такое хлапчанё?»

Назаўтра яна панесла стус рэдакцыінай пошты да Васіля. Домік, дзе ён быў на кватэры, Люба ёй паказала яшчэ надоечы. Пароль быў такі: калі на адным акне аканіца закрыта — значыць, уваход забаронены. Цяпер усе былі раскрыты. На кухні, куды яе ўвяла гаспадыня, гулялі двое дзетак.

— Я зараз паклічу Васілёчка,— ахвотна вызвалася жанчына.

— А-а, мамко, да дзядзі Васіля няможна хадзіць. Сама казала, а сама ідзеш..

— Мне можна і вось гэтай цёці можна, толькі малым дзеткам няможна.

— А ён казку пра воўка піша?

— Але, пра воўка і дзяўчынку Чырвоную Шапачку,— усміхаючыся, у тон сыну адказвала маці.

— А ён напіша, хоць ты ўвойдзеш?

— Напіша, напіша, вечарам шарай гадзінай пачытае.

Калі жанчына зайшла ў суседні пакой, дзеці яшчэ гаварылі пра «дзядзю Васіля».

— А во ложак дзядзін,— гаварыў старэйшы хлопчык, нібы адкрываў незнаёмай цёці вялікую таямніцу.

А меншы брацік, зусім яшчэ карапуз, толькі гладзіў адною рукою старэньюю ў ружы ды яблыкі байковую коўдру, а другою трymаўся за пагнуты прэнт жалезнага ложка. І па tym, з якой стараннасцю разгладжваў ён коўдру, спадылба паглядаючи на незнаёмую цёцию, было відаць, што хлопчык раёніва любіць дзядзю Васіля.

Як толькі Васіль паказаўся ў дзвярах, дзеці навыперадкі кінуліся да яго і ўчапіліся абапал, так што той вымушаны быў спыніцца. Вінавата ўсміхаючыся Лене, Васіль пагладзіў малышоў па галоўках і, кланяючыся, прамовіў сваім ціхім голасам:

— Добры дзянёк, Лена Пятроўна! Ну як вы, акліматызуецся пакрысе? — і, здагадаўшыся па яе твары, што настрой у яе няважны, спачувальна дадаў: — Толькі не вешаць носа.. Уваходзьце, прашу.

Гаспадыня адвяла дзяцей ад Васіля, а ён, пацешыўшы малых, што вечарам казка будзе гатова, павёў Лену ў пакой. Там быў яшчэ адзін малады чалавек. Хударлявы, з высокім ілбом і вялікімі вачымі, у акулярах, ён меў выгляд «чыстага» інтэлігента. Такія кволыя інтэлектуальныя тыпы сустракаюцца часам сярод гарадскіх яўрэяў; гледзячы на іх, думаеш, што гэтыя людзі жывяцца толькі кашкаю з тае біблейскае манны, а сілы ў іх не больш як у вераб'я. Але гэта, зразумела, няпраўда. Сілаю яны не ўступаюць іншаму ўдвая цяжэйшаму біцюку.

Васіль можа лепш, чым хто іншы, ведаў пра гэта. Сам не сілач, ён любіў адшукоўваць у людзей контрасты паміж кволай зневісцю і моцным духам. А той, з кім яму трэба было пазнаёміць Лену, быў жывым увасабленнем такога чалавека. Назваўшы прозвішча Лены, Васіль на хвіліну задумаўся. Як адрэкамендаваць ёй таварыша?

Гэты чалавек зваўся Веніямін, а ласкальна Біня Эпштэйн. Сям'я Эпштэйнаў дала некалькі відных рэвалюцыянеру. Дзесьці ў снежні 1926 года яшчэ зусім юны Біня стаў перад судом у славутым працэсе 93-х. Як толькі старшыня зачытаў прысуд, асуджаныя ў знак пратэсту запелі «Інтэрнацыянал». Суддзі разгубіліся і моўкі пакінулі залу, а пракурор Каверскі выклікаў паліцію і загадаў ачысціць памяшканне. Паліція моцна абняліся за шыі, утвараючы неразрыўны круг. Паліцыя не ведала, як даступіцца да іх. Узялі хітрасцю: выклікалі трох дэлегатаў, нібыта на пераговоры, ды давай катаваць у самім будынку суда. Збітых да непрытомнасці дэлегатаў закавалі ў кайданы, паклалі ў фургон і павезлі на Лукішкі. Сярод іх быў і ён, Біня Эпштэйн. Нават

дарогай раз'юшаныя канваіры не пераставалі біць. У хворага на сухоты Біні горлам пайшла кроў.

Турэмны камітэт патрабаваў доктара і пракурора. Два дні чакалі вязні, не змываючы крыві, а потым аб'явілі галадоўку. Эпштэйн уваходзіў у галадовачны камітэт, якім кіраваў сакратар ЦК КПЗБ Арсень Канчэўскі. На чацвёрты дзень наглядчыкі прымянілі штучнае кармленне. Вязні супраціўляліся. Іх звязвалі і гвалтам устаўлялі металічны шланг, ранячы да крыві раты. Напампаваўшы страўнік спажыўнай баландою, гналі ў камеру, прымушаючы скакаць цераз калоду, спецыяльна пакладзеную на турэмным двары. Па спінах свісталі нагайкі. Б'ючы, наглядчыкі яшчэ цынічна пасміхаліся: «Скачыце, пся ваша... Рух патрэбен для стрававання!»

Калі не памагло і гэта, успомнілі стары мікалаеўскі спосаб — прагнаць праз строй. Пачалі з членаў галадовачнага камітэта. За экзекуцыяй на турэмных двары наглядалі начальнік турмы, пракурор і, нарэшце, доктар. Убачыўшы, што ў Біні зноў пайшла горлам кроў, доктар звярнуўся да пракурора:

— Гэтага трэба завесці ў шпіタル.

— Прашу завесці ў карцар, — паправіў доктара пракурор...

...Нібыта на кінаэкране, прайшлі перад вачыма Васіля гэтыя эпізоды з жыцця сябра. Яму хацелася неяк даць зразумець Лене, з кім яна знаёміца, але ў апошнюю хвіліну Васіль устрымаўся: «У нашым становішчы лепш ведаць менш аднаму пра другога». І ён сказаў:

— Гэта — Даніла, студэнт і наш супрацоўнік. Ён спецыяліст па міжнародных пытаннях.

Васіль ведаў, што слова студэнт зробіць на Лену моцнае ўражанне, бо ў падполлі тады не шмат было адукаваных людзей. Сапрауды, яна павіталася з павагай.

На стале ляжалі розныя польскія, беларускія, рускія і яўрэйскія газеты. Даніла, мабыць, браў з іх матэрыял на артыкулы.

— Што цікавага ў рэдакцыі? — спытаў Васіль.

— Рэдактара цэлы дзень не было, — хмура пачала Лена. Але Васіль яе перапыніў і растлумачыў:

— Не хвалюцеся, ён цяпер па ўстановах вандруе: хочам атрымаць дазвол на арганізацыю Беларускага кааператыўнага аўяднання. Рэдакцыйная пошта ў вас?

— У мяне. Лістоў можа два дзесяткі. З розных куткоў пішуць, але ва ўсіх адна балячка: прымусовая хутарызацыя, спрэчкі за сервітуны з абшарнікамі, безграшоўе...

— Знаёмыя злыбеды... Што тут парайш? Трэба гуртаваць грамадскую думку і сілу. Гэты вузел толькі рэвалюцыя рассячэ. Пра газету што кажуць?

— Хвалаць газету, толькі шкадуюць, што выходзіць рэдка, хоць бы раз на тыдзень, просяць.

— Цяжка з грашыма, — уздыхаючы, азваўся Даніла. — Грошай крху прыслалі падпісчыкі?

— Паступіла сем злотых і трыццаць пяць грошаў.

— Мала, але і гэта добра. Трэба падзякаўваць у наступным нумары тым, хто гроши прыслаў. Лена Пятроўна, пагаварыце з рэдактарам і падрыхтуйце падзяку за матэрыяльную падтрымку газеты.

— Добра, прынясу матэрыял.

— А вершаву ніхто не прыслаў? — пацікавіўся Васіль.

— Прыслалі, а як жа, Паўлюк Сашка прыслаў, потым Пятрусь Граніт і, здаецца, Прамень...

— Гэта ўсё пачынаючыя. Энтузіястаў шмат, а плёну трэба яшчэ па-

чакаць. Няспелыя рэчы пішуць, школы творчай не прайшлі. Радаснае тое, што з нізоў цягнуцца да паэзіі, да культуры. Народ абудзіўся. Граніт, напрыклад, брукар, днём каменне б'е, дарогі мосціць, а ноччу прэгніцы вершы і допісы ў газету складае. Каб там, у Саветах, такі рос — універсітэт бы скончыў, пісьменнікам стаў бы. Трэба неяк памагаць сваім хлопцам... хоць і не лёгка гэта зрабіць... А Звястун, а Міхась Васільёк нічога не прыслалі?

— Звястун, Звястун... пачакайце, здаецца, ёсць — вось «Зорка мір гае слёзна»...

Васіль узяў аркуш і пачаў чытаць угорас:

Зорка міргае слёзна ў небе начым,
Цераз краты мігода сваім пералівам;
Шіха шэпчцаца цемра ў закуці глухім,
Заставае густым квола-млеочым злівам.

Пасмы ценяў крылатых на сцены ляглі,
Затайлі ў сабе начнай цішы стагнанне.
І таемныя мурлы наўкол аплялі
Халодным і эмроочным, нямым хваляваннем,

— Ну як, сябра Даніла, здорава напісаная?

— Падтэкст, падтэкст багаты, і настраёвасць і думка ёсць... Відаць, вопытны ў паэзіі мастак, мысліць умее гэткімі, ведаеце, абагульняючымі катэгорыямі і словам валодае даволі свабодна... Моцна.

— А вам, Лена Пятроўна, падабаецца верш?

— Я не дужа разбіраюся. Здаецца, неяк складана вельмі напісаная.

— Нічога, што крыху складана. Жыццё — не простая рэч. Ды і чалавек складаная істота, а паэзія з яго складанай душы вырываецца. Галоўнае — праўдзівасць кандэнсаванага пачуцця і мыслі. Прозай таго не выкажаш, гэта — стыхія верша. Верш страшэнна не любіць размазанасці, разумееце, знешній апісальнасці. Мнагаслоўнасць — вось што губіць паэзію часцей за ўсё. Трэба будзе абавязкова звярнуць на гэта ўвагу Граніта. Абавязкова. У Звестуна ёсць тое, што нам патрэбна: высокая ідэйнасць і значнае майстэрства. Канешне, прастата выказвання, даходлівасць твора — пажаданая і вартасная рэч. Вось вы пабачыце ў сёмым нумары (ён заўтра з друку выйдзе, хоць сёння кастрычнік — дата на ім вераснёўская), пабачыце верш Васілька. Не надумайце, што мой,— Міхася Васілька:

Цёмана нач... Ярчэй зоры гарашы!
Хоць грымоты нясуць за ударам удар —
Над здрузлэўшымі духам ўжо новая раць
Недасяны сее абшар...

— Гэта прасцей сказана, праўда? Але тут і сама тэма прасцейшая. Усё залежыць ад тэмы і манеры аўтара. Для мяне ў вершы Звестуна, напрыклад, няма чагосяці пераўскладнёнаага. Я чытаю верш і, здаецца, усім целам адчуваю панурую цемру турэмнае ночы і лаўлю невыразны, нарастаючы ў душы вязня бунт. Відаць, трэба самому перажыць усё гэта, тады ўловіш праўдзівасць настрою верша, яго рамантыку і драматызм. Са Звестуном я сядзеў у Гродні, гэта было. А наконт прастаты, Лена Пятроўна, вы ў прынцыпе маеце рацю. І не бойцеся адстойваць гэты прынцып. Увогуле прывучайцесь разбірацца ў паэзіі, старайцесь больш чытаць, бо ў рэдакцыю будуць прыносіць свае опусы розныя, як гаварыў Маякоўскі, «кудреватые мудрейки, мудреватые кудрейки», і трэба будзе адбівацца ад іх і ясна выказваць нашы патрабаванні да паэзіі. Мы павінны заахвочваць паэтаў ствараць мастацтва для мас, для

народа, для яго густаў... Перапішыце, Лена Пятроўна, верш Звестуна, пасправубем даць яго ў газету... калі цэнзура не зарэжа.

Лена толькі кіўнула галавою ў адказ. Яна не апамяталася яшчэ ад нечаканага ўражання: ранейши ціхі і сціплы Васілёчак зусім змяніўся, нават ростам вырас, калі стаў гаварыць пра вершы. «Адкуль у гэтага хлапчука такія веды? Гаворыць — як з кніжкі чытае. Не ўсё адразу зразумееш, але адчуваеш такую сілу, упэўненасць і перакананасць, што хочаш не хочаш — паверыш. А я сабе думала: рахманы Васілёчак... хлапчанё...»

Не паспела Лена перапісаць верш на вузкай і доўгай палосе паперы, як Даніла сказаў, што закончыў артыкул. На адыходзе ён папрасіў Лену спытаць рэдактара, колькі даплаты належыць у друкарню (да тых грошай, што атрыманы ад падпісчыкаў), і абяцаў перадаць ёй належную суму.

Васіль спытаў, ці Даніла згодзен з матэрыяламі, што падрыхтаваны да наступнага нумару, і, атрымаўшы станоўчы адказ, праводзіў сябра.

Калі яны асталіся ўдваіх, Лена спытала:

— А гэты Даніла, што ён, даўно ў «руху», ці толькі сімпатык?

Васіль паглядзеў на яе, падумаў, і па губах у яго прабегла ўсмешка.

— А вы ведаецце, за што бог адну жанчыну ператварыў у бусла? Не крыўдуйце на мяне, калі ласка. Пазнаёміцесь бліжэй, ён вам сам скажа. Пакажыце, як вы перапісалі верш Звестуна. О, зусім добра, акуратненька. Так і трэба. Гэтыя палосы паперы ў нас нарэзаны па стандарту. Калі пісаць акуратна, дык можна па даўжыні палоскі вылічыць, колькі будзе радкоў і колькі друкаваных знакаў. Перавёўшы падлік на газетны шрыфт, можна накідваць макеты кожнай газетнай старонкі. Паглядзіце, як гэта робіцца. Не выключана, што вам самой, без мяне давядзеца рыхтаваць калі-небудзь нумар. Запамінайце.

Васіль дастаў кавалак шпагату, прылажыў да палосы паперы, запісанай старанным роўным почыркам, потым перахапіў пазногцямі даўжню і перанёс шпагат на лінейку.

— Бачыце, вось мы маем сорак пяць радкоў, а газетных будзе або столькі ж, або ўдвая менш, усё залежыць ад шрыфту. Лепей было бы падлічваць знакі па машынапісу, але мы бедныя, машынка ж дарагая... Ладна, абыдземся! Ці як у вас, на Беласточчыне, кажуць? Абыдземся?

— Абыдземса! — у тон яму паўтарыла Лена.

— На кожным кавалку тэксту,— прадаўжаў Васіль,— уверсе злева ўказана, якім шрыфтом набіраць і друкаваць. Шрыфтаў ёсьць некалькі: корпус, устаў, курсіў, петыт і другія. У нас найбольш паважаны петыт. Гэта самы эканомны шрыфт, маленькі, значыць — шмат матэрыялу ў кожным нумары змесціцца. Газета выходзіць рэдка, дык чытачы не пакрыўдзяцца, калі давядзеца пасляпіць крыху вочы.

Лена пацікавілася для сябе: «А якія ў Васіля вочы? Блакітныя, неяскладаныя, але разумныя, шчырыя, глядзяць неяк вельмі натуральна, часам жмурацца насмешліва. А вейкі прыпухлыя і пачырванелі — мала спіць. Пад яго позіркам адчуваеш сябе сястрою, і хочацца зрабіць гэту хлопцу нешта добрае...»

Васіль тым часам прадаўжаў:

— Наборшчыкі не любяць петыту, ім гэта не заработка, але вы, Лена Пятроўна, настойвайце, дабівайцесь. Толькі верш Звестуна хай набіраюць корпусам, а ўсё астатніе петытам. Запомніце: петытам!

— Ты, Васіль, мабыць, і сам паэт, вершы пішаў? — перайшла Лена на «ты», карыстаючыся правам старэйшай і тым, што яны сядзелі сам-насам.

— Не, цяпер не пішу. Працы журналісцкай шмат, не да вершаў. Тут

артыкула абдумаць не паспяваеш як след. Наспех усё. Можна сказаць адзін толькі артыкул «З народам» удалося апрацаўца прыстойна. Пра чытайце і скажыце мне сваю думку. Астатніе робіцца гамузам, з лёту Каб не спешка, можна было б лепш пісаць. Помню, мне ўдалася бра шура «Да моладзі». У вас там, у Беластоку, гэта пісалася. Дык тады помню, добра выспаўся, ніхто не падганяў, і пісаў я нават лежачы Ляжыш на мяккай канапе, як бог на аблоках, думаеш — нібы плывеш у паднебным просторы над усім светам. У галаве яснасць, на сэрцы лёгкасць. Вось і добра пісалася: сябры хвалілі... Вам, Лена Пятроўна таксама трэба прабаваць пяро, уключайцеся ў журналістыку. Вазьміцесь хоць бы сабе інфармацыю напісаць па матэрыялах газет.

— Дзе там ужо мне, я ніколі ў газетах не выступала.

— Нічога, прывучыцесь, я памагу. Выбірайце сабе тэму Лена Пятроўна, што вам бліжэй. Напішыце на чарнавік, а потым разам пасядзім, апрацуем, адным словам — «давядзём», як гавораць газетчыкі. Для нашай часопісі тэма нумар адзін — гэта разгул фашизму ў Германіі. Мы выкryваем усякі фашизм — німецкі, італьянскі, польскі і беларускі. Гэта наш самы святы абавязак. Німа нумара газеты, дзе б мы не пісалі пра вандалізм фашистаў: як яны паляць на плошчах кнігі класікаў сусветнай літаратуры, як падстроіваюць працэс аб падпале рэйхстага, як плануюць пакарыць увесь свет. Адначасна мы, як бачыце, стараемся расказаць як мага больш і лепш пра Савецкі Саюз. Мы не прапускаем выпадку апісаць усе контакты польскага ўраду з савецкім. Польскі ўрад сёння як бы на раздарожжы: бацца Гітлера, але мае класавыя антыпатыі да Саветаў. Цяпер урад балансуе, і трэба ўзняць грамадскую думку, каб яна ўхваліла паляпшэнне адносін з Саветамі, развіццё гандлю. Вось нядаўна вяліся гандлёвыя пераговоры. І ў Польшчы паяўляюцца савецкія тавары: тытунь, ніткі, галёшы. Людзі купляюць, і кожная купленая реч агітуе за Савецкую ўладу таксама, як і слова. Бо тавары паступаюць дабротныя, пабіваюць другія маркі.

— Нарэшце,— прадаўжаў Васіль,— мы шырока асвяляем рэвалюцыйны рух у самой Польшчы. Вось зараз, хоць са спазненнем, польскі друк інфармуе крыху пра паўстанне сялян на Кракаўшчыне. Так што выбар тэм, Лена Пятроўна, вялікі. Выбірайце.

— Угаварыў ты мяне, Васіль, пасправую напісаць пра паўстанне сялян, гэта мне больш знаёма. Толькі як будзе дрэнна — нікому не скажаш?

— Шанаваць волю аўтара — абавязак кожнай рэдакцыі, а я, хоць паўафіцыйна, з'яўляюся членам рэдакцыі,— усміхнуўся ён.

Дамоў Лена нібыта на крылах ляцела, так стала добра на душы, учарацніча панылага настрою як і не было. Толькі пагода была такая ж зябкая і сырая.

ЗАКАНЧЭННЕ БУДЗЕ

